

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 230 (5604).  
АУТОРАК  
6  
КАСТРЫЧНИКА  
1938 г.  
Год выдання XX

## СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Запіс таварыша К. Е. Варашылава ў кнізе ганаровых наведвальнікаў лінкара «Марат».  
ПЕРАДАВА АРТЫКЛА — За большэвіцкую рэалізацыю рашэнняў пленума ЦК КП(б)Б.  
І. Сурга — Да сёсб Анатольі кавуў БССР.  
М. Анатолью — Узброены сілз іспанскай рэвалюцыі і контр-рэвалюцыі.

Усеагунае абмеркаванне правату Канстытуцыі Саюза ССР.  
Дэмакратычныя маршы і дэманстрацыі працоўных Іспаніі!  
За рубіном!  
Ваенна-фашысцкі мяцеж у Іспаніі.  
60.000 працоўных на мітынг у Парыжы.  
Права-фашысцкай дэманстрацыі ў Лондане.  
Масавыя забастоўкі ва Францыі.

### ЗА БОЛЬШЭВІЦКУЮ РЭАЛІЗАЦЫЮ РАШЭННЯў ПЛЕНУМА ЦК КП(б)Б

Учора апублікаваны рашэнні пленума ЦК КП(б)Б аб выніках абмену партдакументаў у КП(б)Б. Рашэнні пленума даюць глыбокі аналіз правальнай беларускай партыі ўсёй КП(б)Б па абмену партдакументаў і вызначаюць практычныя задачы партыйных арганізацый на далейшы перыяд.

Абмен партыйных дакументаў у КП(б)Б савельнічаў далейшаму ўмацаванню партыйных рэзэрваў. У працэсе абмену партарганізацыі правалі вялікую работу па далейшаму выкрывленню і ачышчэнню партыйных рэзэрваў ад замаскаваных контррэвалюцыйных трагічных, белгвардзейскіх і іншых класавых-варожых элементаў і людзей, выпадкова папушаных у рады нашай партыі.

Узняўся ўзровень арганізацыйна-партыйнай і палітыкава-адукацыйнай партыйных арганізацый. Павысілася пільнасць і ідэявая ўзброенасць камуністаў. Выраслі новыя, выдатныя кадры, якія ў працэсе абмену вылучыліся на кіруючую партыйную, гаспадарчую і сацыяльную работу.

КП(б)Б вышла з абмену партдакументаў значна ўмацаванай і як ніколі агураванай вакол ЦК КП(б)Б і вядлікага Сталіна.

Пленум разам з тым прызнаў, што асобныя партыйныя арганізацыі замест мабілізацыі камуністаў на далейшы павышэнне рэвалюцыйнай пільнасці і выкрывленню контррэвалюцыйных трагічных элементаў, замест выхавання камуністаў у духу большэвіцкай перыямінасці да ворагаў партыі самасупакоіліся і праваілі глыба-ліберальныя адхіленні да ворагаў. У працэсе абмену былі таксама дапушчаны ў асобных партарганізацыях неабавязковыя адносіны да членаў партыі. Мелі месца факты перастрахоўкі ў такой важнейшай справе, як рашэнне пытання аб партыйнасці. Факты, прыведзеныя на ўрачунні нумары нашай газеты, і факты, меўшыя месца ў магілёўскай і іншых партарганізацыях, сведчаць аб тым, што большэвіцкую барацьбу па выкрывленню контррэвалюцыйных трагічных і варожых элементаў дзе-ні-дзе палітычнай пільнасцю, чым па сутнасці разабірвалі партыйныя арганізацыі ў барацьбе з сапраўдымі ворагамі партыі.

Далейшыя павышэнне большэвіцкай пільнасці, ідэявай узброенасці і павышэнне палітычнай актыўнасці камуністаў з'яўляецца асобным і рашучым выклікам з вынікаў абмену партдакументаў.

Гэта абавязвае ўсе партыйныя арганізацыі КП(б)Б ўзяць яшчэ на большую вышнюю арганізацыйна-партыйную і палітыка-выхаваўчую работу як у партыйных арганізацыях, так і сярод шпрыхіх працоўных і беспартыйных — рабочых, каласнікаў і працоўнай інтэлігенцыі.

Пісьмо ЦК ВКП(б) «аб аднаўленні прыёму новых членаў у ВКП(б)», рашэнне пленума ЦК КП(б)Б высюваець перад партыйнымі арганізацыямі складанейшыя і адказныя задачы.

Малі чым праз месяц пачынаецца новы прыём у партыю. За апошнія гады, колькі выдатных непартыйных большэвікоў, актыўных будаўнікоў сацыялізма, да каля аднаго ў дзень партыя ўзяла — Сталіна выразаў у нашай краіне!

Гэтыя людзі, якія цесна звязалі свой лёс з лёсам сацыялізма, героічнай работай на роўных участках барацьбы па сацыялізм заваявалі сабе права быць прынятымі ў рады выдатнай партыі Леніна — Сталіна, вышні высокае звяно члена ВКП(б).

Задача партыйных арганізацый асабліва важна ў тым, каб разгортаваннем глыбокай палітычнай работы сярод беспартыйных штодзённа вылучалі беспартыйных актыўных, каб лепшых з іх адбіраць і рыхтаваць да ўступлення ў рады партыі.

Разам з тым факты гавораць, што не ўсюды як належыць ацэньваецца работа з беспартыйнымі актывам. Аб гэтым гавораць неадназначныя даныя становішча росту груп спачувальцаў.

Вось на заводзе імя Кірава за апошні год і 2 месяцы прынята спачувальцаў толькі 6 чалавек, прычым амаль усе яны прыняты ў апошні месяцы. Але ж колькі на заводзе беспартыйных актывістаў, сталеўнікаў, аддзельных супрацоўнікаў і аддзельных супрацоўнікаў партыі! Завод імя Кірава не з'яўляецца выключэннем. Вядлікі шчыра адпартыйнасці, якія і так рэгулярна не маюць. Усё гэта гаворыць аб тым, што некаторыя партыйныя арганізацыі зусім не падтрымліваюць аб выхаванні рэзэрваў.

Групы спачувальцаў — адзін з галоўных рэзэрваў, з якога партыя будзе чэрпаць пачаўненне сваёй работы. Спачувальцаў ахоўваюцца ў працэсе партыі яны рыхтуюцца ўступіць у партыю. Але гэта-ж

ускладняе адказную задачу на партыйныя арганізацыі па паставаўцы сур'янай работы са спачувальцамі. Партыйныя арганізацыі абавязаны так паставіць работу са спачувальцамі, каб гэта было для іх выдатнай школай палітычнага выхавання, аўладання навыкамі большэвіцкай арганізацыйнасці і дэ-цэнтралізацыі.

Разам з тым рад фактаў паказвае, што партыйныя арганізацыі ў большасці вынакаў абмяжоўваюць работу са спачувальцамі толькі ўдзяненнем іх у сетку партучобы. Прычым і гэта не ўсюды добра наладжана. Напрыклад, па даных, у Кагановіцкім раёне спачувальцаў ахоўваюць партучобай толькі на 40 проц. Можна прывесці дзесяткі фактаў, якія спачувальцы не выконваюць ніякіх партыйных даручэнняў толькі таму, што гэтыя даручэнні партыйныя арганізацыі яму не дае.

Пленум ЦК КП(б)Б у сёсб павысіў ускрыў недахопы партыйных арганізацый у гэтай галіне. Неабходна рашуча пераходзіць на рашэнні пленума ЦК КП(б)Б усе партыйныя арганізацыі павінны рэ-біць для сябе неабходныя вывады.

Рашэнне пленума ЦК КП(б)Б таксама адказвае рад буднейшых нахадоў у галіне партыйнага кіраўніцтва камсамольна. Камсамол з'яўляецца адным з важнейшых рэзэрваў для павышэння ролу партыі. Разам з гэтым у рады партыйных арганізацый не аказваецца дастатковай дапамогі камсамолу ў яго работе над выхаваннем камсамольцаў. У выніку неацэньваецца пільнасці у камсамольскіх арганізацыях дзе-ні-дзе пранікалі варожыя элементы. Усё гэта патрабуе, каб партыйныя арганізацыі сур'яна заняліся пытаннем кіраўніцтва камсамольна і забеспячэннем яго большэвіцкім выхаваннем.

Пленум ЦК КП(б)Б таксама ўказаў партыйным арганізацыям... што пры разгляда асаблівых выключэнняў з партыі ў часе правяркі абмену партыйных дакументаў па КП(б)Б быў ускрыў рад зусім неадумальных фактаў, якія аддавалі інтарэсам партыі нічым не ацэньвалі сябе камуністы, выключаліся з партыі па матывах палітычнай непадрыхтаванасці і недастатковай актыўнасці. У гэтых выключэннях з партыі па матывах палітычнай непадрыхтаванасці і недастатковай актыўнасці паліт, галоўным чынам, калімады партыі. Гэтыя факты сведчаць аб тым, што рад партыйных арганізацый КП(б)Б сваю віну за неадвальную работу з кандыдатамі партыі прабавалі выключэннем яго з партыі зваліць на каляндар да партыі. З гэтых фактаў партарганізацыі КП(б)Б павінны зрабіць усё неабходныя вывады, дабіўшыся таго, каб штогоднай крэатыўнай работай партыйнай арганізацыі ў якасці кожнаму кандыдату ў яго работе над павышэннем свайго ідэя-палітычнага росту, забяспечыўшы яго актывізм ўзлел у палітычным жыцці партыі і краіны. (З рэзалюцыі пленума ЦК КП(б)Б).

Партыйныя арганізацыі КП(б)Б павінны памятаць катэгарычнае папярэджанне ЦК ВКП(б) аб тым, «што варожыя элементы і ў далейшым будучы прабавалі пранікаць у рады ВКП(б). Задача кожнай партыйнай арганізацыі заключалася ў тым, каб усмерца павышаючы большэвіцкую пільнасць, высокую трымаць сцяг ленынскай партыі і гарантаваць партыю ад пранікнення ў яе рады чужых, варожых і выключальных элементаў». (З пісьма ЦК ВКП(б) ад 29 верасня).

Дакладны індывідуальны адбор у партыю, строгае выкананне ўсіх патрабаванняў, якія вынікаюць са статута партыі і ўрокаў правяркі і абмену партыйных дакументаў. І тое, што непасрэдна самі кіраўнікі партыйных арганізацый павінны займацца прыёмам у партыю і будзе гарантыяй ад таго, што ў рады партыі не пранікнуць класавыя варожыя элементы.

Нам, камуністам, якія працуюць на граніцы, партыя прадаўрае асабліва высокую патрабаванні. Магчымая самасупакоенасць, асаблівасці, элементы блугатушча, мапчэскай расхлябанасці, ратазельства з'яўляюцца прамым азначэнствам перад партыяй, бо яны палічыліся класавыя ворагу партыі магчымасці і абароназдольнасць нашай выдатнай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Рашэнні пленума ЦК КП(б)Б і пісьмо ЦК ВКП(б) аб аднаўленні прыёму новых членаў у ВКП(б) з'яўляецца баявой праграмай работ для ўсіх партыйных арганізацый КП(б)Б. Выкананне іх — пераважна абавязак усіх партыйных арганізацый.

КП(б)Б агураваліся вакол ЦК ВКП(б), вядлікага, любімага Сталіна, будзе яшчэ больш умалюваць свае рашэнні і безавяжна змагацца за вядлікую справу Леніна — Сталіна.



30 верасня пачаліся тактычныя дзеньні чырвонасцяжнага Балтыцкага флота. На пучоні прыбыў марком абароны СССР маршал Советскага Саюза тав. К. Е. ВАРАШЫЛАВ. На здымку: тав. К. Е. Варашылаў зі. таіца і народнымі ваятам Талымістана т. Лакуні. Вясла — лав. морскіх сіл РСЧА флагман флота і.а. раи. та тав. Орлоў.

### ЗАПІС таварыша К. Е. ВАРАШЫЛАВА ў кнізе ганаровых наведвальнікаў лінкара «МАРАТ»

КРАНШТАТ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). У 12 гадзін наваром абароны маршал Советскага Саюза тав. Варашылаў разам з вышэйшым морскім камандваннем, сакратаром Ленінградскага абкома ВКП(б) тав. Шчарбаковым, старшынёй Ленсовета тав. Балакіным пакінулі лінейны карабель «Марат».

Народны камісар абароны і суправаджаючы яго ціла вядлікаві камандванню «Марат», а ў іх асобе ўсёму асабству складу карабля за сабсроек прыём, які быў ім аказан па ўсе дні прабывання на караблі.

Растаючы з маратаўцамі, народны камісар абароны тав. Варашылаў у кнізе ганаровых наведвальнікаў лінкара «Марат» пакінуў на-ступны запіс аб уражаннях, атрыманых на лінкары:

### Закончыліся вучэнні Чырвонасцяжнага Балтыцкага флота

КРАНШТАТ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). У 12 гадзін дня, пасля сканчэння лютыя паходу ў Балтыцкае мора асабды Чырвонасцяжнага Балтыцкага флота, прыступіў у Кранштаце народны камісар абароны, маршал Советскага Саюза тав. К. Е. Варашылаў, які трымаў свой флаг на лінейным караблі «Марат».

За час з 20 верасня па 4 кастрычніка морскія і наветраныя сілы Балтыцкага флота правалі рад складаных тактычных вучэнняў у ўзаемназвонне ўсіх агульчэнняў морскага флота.

Не глядзячы на пажыцця ўмону штормавага навар'а, прымяненне вядлікіх холаў па ўмовах дрэннай бачнасці і дажджу, на ўсіх караблях дакладна вялася пракладка, чотка і безаумова працавалі механізмы і чырвонафлотны і камандзіры выдатна спрыяліся са сваймі задачай, паказваючы ўзоры стоексці, ініцыятывы, ведання сваіх абавяз-

«Дарагі таварышы маратаўцы! Вядліка вам дакуй за вашу добрую работу. 5 сутак прабывання на борту «Марата» даюць мне поўныя магчымасці меркаваць аб становішчы карабля. Ян і трэба лепшаму карабелю чырвонасцяжнай Балтыі. «Марат» стаіць на належаўшій вышнім палітычнай і бальвой гатоўнасці. Чырвонафлотны — выдатны, працавіты, рэзультывы, адданы нашай агульнай справе народ. Камандзіры молады, энергичны, жыццерадны і робяць бліскучае ўражанне. Карабел у цэлым эладым, прычуду даюнавала, без мітусні, уступна.

Ян і раней, маратаўцы бліскучы свайй высокай мастацкай сема-

дзейнасцю. Спеланы, музыканты, баяністы і асабліва танцоры — выдатны. Але вель толькі асабніна стала малавата. А шкідла, гэты від чырвонафлотнай творчасці не трэба-б было гасіць — ён цалкам народны, а стала быць, добры і патрабны.

Мянечы вы ўсё-ж вясела, куму-турна і разумена. Мы, вашы гоцы, ачувалі сябе на «Марат» і на гэты раз імя дома, і за гэта вам вельчэнае дякуй.

Паціскаем вам усім, дарагі таварышы, у асобе вашага камандзіра тав. Іванова і ваеннамо тав. Вітарава, вашы здаравенны, добры блаславення руні.

Ваш К. Е. ВАРАШЫЛАВ.  
«Марат». 4/X 1936 года.

каў, на справе дэманструючы любую да свай радзімы і вядлікага пра-вадзіра народаў таварыша Сталіна.

Асабліва ўвага была ўзвешана самастойным дзеньным асобным дэ-рабелам і паловных долах у лютыя паходах у адкрытым моры, для чаго яны былі прызначаны з бас да пачатку агульнай вучэнняў Балтыцкага флота.

Пасля звароту ў галоўную базу ў Кранштайт Думе Чырвонай Арміі і флота камандванню Балтыцкага флота — флагманам флота 2-га ранга тав. Галерам і армейскім камісарам 2-га ранга тав. Грышчынскім быў праведзены разбор вынікаў паходу. У заключэнне выступіў народны камісар абароны, маршал Советскага Са-

юза тав. Варашылаў, які даў асабды дэмані Чырвонасцяжнага Балтыцкага флота.

У Пётроўскім парку сабраліся пі-аперы, камсамольцы, рабочыя, рэ-ботніцы і семі іначаску, якія пёла прававілі любімага правадзіра Равота-Сцяжынак Чырвонай Арміі тав. Варашылава.

Прыняў дэкрэт, які прадпісае ўсім іспанскім грамадзянам — як прыватным асобам, так і калектывам, у семізначны тэрмін адзін у Іспанскі Банц усё маючаеся ў іх золата ва ўсіх відах, а таксама асабныя дзеньні і капітуляцыі. Другім дэкрэтам забараняецца вываз з краіны золата і серабра.

### 60 ТЫСЯЧ ПРАЦОЎНЫХ НА МІТЫНГУ ў ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння на сталіне «Парк дэ Пранс» адбыўся мітынг, скліканы кампар-тыяй. Мітынг прысвечан пытанням дэвальвацыі франка, іспанскім па-дэям і міжнароднаму становішчу.

Яшчэ да склікання мітынга фа-шысты заявілі, што яны не дапусціць правядзення камуністамі мітынга і сарэуць яго свайй контрдеманстра-цыяй. Правакацыйны зруў мітынга падрыхтоўваўся кіраўніцтвам фа-шысцкай Лігі «Круа дэ фе», якая вы-ступіла цяпер пад назвай «Францу-скай сацыяльнай партыі».

Сёння раніцою фашысты рабілі спробы заняць памішкіны сталіны, каб перашкодзіць правядзенню мітынга. Яны прабавалі захапіць уваходы на сталіне. Аднак, гэтыя спробы не мелі поспеху. Камуністы-чныя рабочыя яшчэ напярэдні ночу занялі сталіне. З другога боку паліцэйскія кардонны рассявалі групы ўзброеных дубіночкі фашыстаў,

які прабавалі пранікнуць да ста-ліны.

Працоўныя сталі запусціць ста-ліне залюфта да пачатку мітынга. Лік уздальнікаў яго дасягнуў 60 ты-сяч. Пасля ўступнага слова стар-шыняўчага Марселя Капана вы-ступілі Жак Дюкло, Торэа і Марці, які толькі што вярнуўся з Іспаніі. Марці перадаў уздальнікам мітынга брашэае прывітанне іспанскага на-роду і расказаў аб герайчэй барацьбе іспанскага народу.

У часе мітынга фашысты ў раёне сталіны выклікалі рад правакацый-ных сучынак з уздальнікамі мітынга і з паліцэяй. Сярод паліцэйскіх — трое лідараў рэвалюцыі ўрамі назоў. К моманту сканчэння мітынга фа-шысты аправадалі таксі, прабавалі падліць асобныя таксі і аўтобусы, грамадзі кафе ў раёнах, якія пры-длагаць да сталіны.

К канцу дня лік арыштваных фа-шыстаў дасягнуў 1.400 чалавек.

### Масавыя забастоўкі ва Францыі

ПАРЫЖ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). У Кале бастуюць аўтабусы трам-вай і аўтобусы ў знак пратэсту супраць правядзення адміністрацый дэвальвацыі. У Ліж бастуюць 3 ты-сяч рабочых металургічных прадпры-емстваў, патрабуючы павышэння зарплатаў.

У Парыжы аб'явілі забастоўку 8 тыс. рабочых шавалейных і каваль-ных фабрык Парыжскага раёна, якія патрабуюць выканання пра-дпрыемствам кадрагавора. У Булоні аб'явілі забастоўку 4.500 маркоў, а таксама рабочыя рыбных і кан-сервавых прадпрыемстваў, патрабу-ючы павелічэння зарплатаў і заклі-чэння калектывных дагавораў.

### ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Становішча на франтах.—Мяцежнікі атрымалі сотні самалётнаў.—Дэкрэт аб здачы золата.—Жорсткія баі на ўсіх франтах каля Мадрыда.

МАДРЫД, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Ваеннае міністэрства паведамляе, што на пучонцы і пачунана-за-ходнім фронце становішча без пера-моны.

На арагонскім фронце ў раёне Сігуэнса рэспубліканскія часткі адбіта атака мяцежнікаў.

На паўднёвым фронце часткі мя-цежнікаў прабавалі перайсці ў контр-атаку на Вакарэс (прыкладна, за 50 км. на поўнач ад горада Альме-рыі), але былі адбіты і вышунены адступіць. Рэспубліканскія войскі ўчора вынеслі вялікую шподоу ча-палі мараванцаў да гары Мурына (на поўдзень ад Барчона).

Як паведамляе друг, у раёне Грэнада ва апошнія дні збіты дэ-грэхматорны самалёт мяцежнікаў.

У Пётроўскім парку сабраліся пі-аперы, камсамольцы, рабочыя, рэ-ботніцы і семі іначаску, якія пёла прававілі любімага правадзіра Равота-Сцяжынак Чырвонай Арміі тав. Варашылава.

У найбольш блізкіх да Мадрыда сектарах мяцежнікі развілі вельмі моцную дзейнасць. Іх артылерыя і авіяцыя ў сектары Толедо, асабліва каля Навальперала, безупынна ба-барыць па пазіцыі рэспубліканцаў. Рэспубліканскія дружныя на пра-цягу многіх гаўдзі утрымлівалі свае пазіцыі, і, наперакор усім намаган-ням мяцежнікаў, лінія фронта не змянілася. У сектары Толедо ўчора днём рэспубліканцы прадпрынялі новую атаку на Баргас. Рэспублі-канцы прыбіліся на адлегласці менш пўўкіметра да артылерыйскай батарэі мяцежнікаў, абстрэльваючы дарогу з Толедо ў Мадрыд. Артыле-рыя мяцежнікаў пад агнём рэспублі-канцаў прымушана была самаў-чаць.

На пучонцы і пачунана-за-ходнім фронце становішча без пера-моны.

На арагонскім фронце ў раёне Сігуэнса рэспубліканскія часткі адбіта атака мяцежнікаў.

На паўднёвым фронце часткі мя-цежнікаў прабавалі перайсці ў контр-атаку на Вакарэс (прыкладна, за 50 км. на поўнач ад горада Альме-рыі), але былі адбіты і вышунены адступіць. Рэспубліканскія войскі ўчора вынеслі вялікую шподоу ча-палі мараванцаў да гары Мурына (на поўдзень ад Барчона).

Як паведамляе друг, у раёне Грэнада ва апошнія дні збіты дэ-грэхматорны самалёт мяцежнікаў.

У Пётроўскім парку сабраліся пі-аперы, камсамольцы, рабочыя, рэ-ботніцы і семі іначаску, якія пёла прававілі любімага правадзіра Равота-Сцяжынак Чырвонай Арміі тав. Варашылава.

У Пётроўскім парку сабраліся пі-аперы, камсамольцы, рабочыя, рэ-ботніцы і семі іначаску, якія пёла прававілі любімага правадзіра Равота-Сцяжынак Чырвонай Арміі тав. Варашылава.

У Пётроўскім парку сабраліся пі-аперы, камсамольцы, рабочыя, рэ-ботніцы і семі іначаску, якія пёла прававілі любімага правадзіра Равота-Сцяжынак Чырвонай Арміі тав. Варашылава.



Да вясня-фашысцкага мяцелю ў Іспа-ніі. НА здымку: самалёт урадавай авіяцыі белгвардэўскай авіяцыі мяцеж-нікаў.

### ПРАВЛ ФАШЫСЦКАЙ ДЭМАНАСТРАЦЫІ ў ЛОНДАНЕ

ЛОНДАН, 5 кастрычніка. (БЕЛТА). Рабочыя Лондана ўчора далі дастойны адпор лідэру англійскіх фа-шыстаў Мослі, які прабавал арга-нізаваць правакацыйнае шествіе фа-шыстаў праз усходнюю частку го-рада, у якой жыўе многа аўрэіскіх рабочых.

Згодна падлікаў большасці газет, адыш 300 тыс. чалавек, у тым ліку беспартыйныя члены профсаюзаў, быўшыя уздальнікі ваіны і інш., стварылі жывы бар'ер, каб перата-раваць дарогу шествію фашыстаў-чорнабуршчынікаў. Ва ўходную частку Лондана было сцягнута адыш 3 тыс. паліцэйскіх.







На фінш у Маске адважых рыбакоў, каласікаў Туркмені, удзельнікаў паходу на з'яўляе лодка-тамахаў а Краснаводска ў сталіцу Савецкага Саюза. НА ЗДЫМКУ: удзельнікі паходу на раце Оке. Фото Дзяржава (СФ).

### НАПЯРЭДАДНІ ЮБІЛЕЮ ЯКУБА КОЛАСА

Учора ўрадавы юбілейны камітэт падарыў на кватэры ў народнага паэта рэспублікі Якуба Коласа сустрэчу паэта з пісьменнікамі, вучонымі, рабочымі-сталаўнікамі і прадстаўнікамі грамадскай сталіцы БССР.

З сельскагаспадарчай арміі «Новае жыццё», Менскага раёна, прыехала дэлегацыя, каб перадаць прыватнае свайму ганароваму каласіку Якубу Коласу ў сувязі з трынаццігоддзем яго літаратурнай дзейнасці. Любімага паэта ардананаснай

БССР віталі нарком асветы тав. Дзянюк, народны паэт рэспублікі Янка Купала, паэт Александровіч, сталевавец завода імя Варашылава тав. Харнас, каласнік тав. Врубель, акадэмік Замоцін, аўраўскі паэт Хары і інш.

Авацыямі было сустрэта выступленне тав. Коласа.

Затым артысты выканалі рад народных беларускіх песняў, а таксама вершы Коласа. Вечар трансляваўся па радыё.

### Сесія Акадэміі навук БССР

Створана арганізацыйная камісія пад старшынствам праф. Дарожніка на складанню чарговай сесіі Акадэміі навук БССР. Сесія прысвечана на пытаннем далейшага развіцця сацыялістычнай жывёлагадоўлі ў БССР і склікання Акадэміі навук разам з Наркамземам БССР. Яна адкрылася ў Менску 12 кастрычніка.

На сесіі будзе заслухана 9 дэкларацый на пытанні жывёлагадоўлі, у тым ліку наменіка наркома земляробства БССР тав. Залескага, акадэміка Булагіна, Ваўдаскага, Се-

раброўскага, Кальцова, Скрабіна і прафесараў Умана, Найдзёнава, Дзітрыева.

У рабоце сесіі прымуць удзел 30 сталаўнікаў жывёлагадоўлі з калгасоў і саўгасоў, у тым ліку дырэктар саўгаса імя Свердлова арганізацыйна тав. Пукманскі. На сесію запрошаны таксама 10 лепшых рабінных востраўнікаў.

Паслядні запрашаны прыехаў сваіх прадстаўнікоў Акадэмія навук БССР і ЦСРР і Усесаюзнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імя Леніна.

### Закрылася ўсебеларуская нарада работнікаў дзіцячых дамоў

4 кастрычніка днём работа ўсебеларускай нарады работнікаў дзіцячых дамоў адбылася на сесіях. На пытанні пасяджэнні нарады быў заслухан даклад аб выкананні бюджэта дзіцячых дамоў у 1936 годзе і аб складанні бюджэта на 1937 год. У канцы пасяджэння на нара-

дзе выступіў нарком асветы т. Дзянюк.

Учора днём працягвалася работа нарады на сесіях. Вечарам пасля заключнай прамовы нам. наркома асветы тав. Гершона нарада закрылася.

### ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ У ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

#### У Маскву на ўсеармейскія спаборніцтвы

У Маскву на ўсеармейскія спаборніцтвы па марэфонскаму бегу выехалі 6 фізкультурнікаў БВА. Гэта пераможцы марэфонскага бегу, праведзенага 30 кастрычніка, — т. Кавалюк, Калетніцкаў, Алешу, Ніколенка, Варганаў і Кузнецкаў. Усе яны паспелі адлучыцца і едуць у Маскву з першым рашэннем дабіцца першых месцаў.

— Справа гэта нялёгкае, — гаворыць адважляючы. — Чырвоная Армія далёка шагнула наперад у справе фізічнага развіцця. У нас падобны бегу, які рабілі прабогі на дыстанцыі, — пераможцаў марэфонскага, але мы гатовы да любой барацьбы і зможам паставіць за гонар нашай слаўнай арміі.

#### Каманда БВА падзяліла з МВА першыя і другія месцы

У выдану разыграным першынстве РСЧА на футболе прымае ўдзел першая зборная каманда БВА. Результат розыгрышу такі-ж як у мінулым годзе: каманда БВА

#### Пераход 11 жонак камандзіраў

Гэтым днём са Смаленска стартвала каманда ўдзельніц пераходу ў працяглаю на маршруце Смаленск — Віцебск. 127 кілометраў шляху 11 жонак — жонак камандзіраў — прайшлі за 27 хвілін гадзіны, робячы ў сярэднім 4,7 кілометра ў гадзіну. Тав. Запарожчанка, жонка лейтнанта, разартурыцы аб сканачэнні пераходу, заявіла:

— Ні адна з нас не адчувае слабасці. Мы лёгка прайшлі ўзвышшы шлях таму, што многа дзяўчын пераправаліся, рыхтуючыся да пераходу.

Намеснік камандуючага войскамі БВА камкор тав. Мулін спецыяльным загадам па войскаў арміі аб'явіў падзяку і ўзнагародзіў каштоўнымі падарункамі смелых спартсменкаў.

П. В. ГУРСНІ.

### ПАПРАЎКІ ТАСС

У прамове наркома на замежных справах тав. М. М. Літвінава на пленуме Лігі напай 28 верасня, пры тэлефоннай перадачы з Жэневы тэста прамовы, было дапушчана некалькі памылак.

1. У абзацы, які пачынаецца словамі: «Але аграсав, які будзе ўсю сваю палітыку...» заключную фразу трэба чытаць: «Так пачынаецца прапанова гегемоніі, які павінен загарыцца вяршым разгомам усіх пепаларных краін».

2. У абзацы, дзе гаворыцца аб «блоках», трэцюю фразу трэба чытаць: «Я гатовы зладвольвацца існуючым узмо блокам, які заважае Лігі напай — блокам міралюбівых краін, аб'яднаных у мэтах уззамабароны і ўзаемадапамогі».

3. У абзацы, дзе гаворыцца аб павышэнні артыкулаў 11-га і 16-га статута Лігі напай, заключная фраза трэба чытаць: «Ва ўсіхкім вы-

падку, вяртаючыся да артыкулаў 11-м будучы мепь ефект толькі тады, калі за гэтымі рэкамендацыямі будзе стаяць добра ўзброены артыкул 16-ты. Мы лічым таму значна больш важным зніжэннем аднагалосся ў гэтым апошнім артыкуле».

4. Першую фразу чацвёртага абзаца з канца трэба чытаць: «Мы ўсім не лічым супроць спроб зноў нават з найбольш агресіўнымі краінамі, наадварот, мы лічым неабходным запрашаць іх да ўдзелу ва ўсіхкім міжнародным пачынанні».

У наведанні «Суд над удзельнікамі расстрэлу 26 бакінскіх камісараў» дапушчана памылка: напісана «спецыяльная калегія Вархоўнага суда СССР», трэба чытаць «спецыяльная калегія Вархоўнага суда Туркменскай ССР».

### У НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫХ ІНСТЫТУТАХ БССР НОВЫЯ ДУБІЛЬНІКІ. ЛАКАВАЯ СКУРА

Скура-абутковы сектар Навукова-даследчага інстытута прамысловасці БССР скончыў лабараторныя даследы і апрабаванне новых відаў сінтэтычных дубільнікаў з тарфяных фенолаў (смола) і проста з торфу. Даследы са здыбытым дубільнікамі паказалі, што яны могуць з поспехам прымяняцца ў скуравой прамысловасці побач з адыфітнымі расліннымі дубільнікамі.

Зараз ставіцца пытанне аб шырокім укараненні гэтых дубільнікаў у вытворчасць скуравых вырабаў. Для гэтага намечана ў наступным годзе пабудаванне даве ўдзельніцкага ўстаноўкі для атрымання дубільнікаў у колькасці, дастатковай для дублення вялікіх партый скур.

Гэтай-жа секцыяй інстытута распрацаваны метады выпрацоўкі лакавых скур. У Савецкім Саюзе вытворчасць чорных лакавых скур да гэтага часу адбываецца толькі ў адным месцы, і то не ў значнай колькасці. Распрацаваны метады вытворчасці лакавых скур і ў БССР. Зараз на мескім заводзе «Большавік» будуцца работы па абсталяванню спецыяльнага аддзялення, дзе пад кіраўніцтвам інстытута будзе арганізавана масавая выпрацоўка лакавых скур.

Н. В.

### ПЕРШЫ МЕСЯЦ КАНВЕРСІІ

За месяц з пачатку канверсіі па Менску абменена аблігацый старых паказе ў 71.466 чал. на суму 46.634 тыс. рублёў.

У сувязі з абменам апшадчасым горада выплацілі выгіршаў па пазыках на 925 тыс. рублёў. (БЕЛТА).


### ГАНДЛЁВАЯ ХРОНІКА

У мескім дзяржаўным ўніверсітэце 800 пар малельнага значацата і мужчынскага абутку павышанай якасці вырабу маскоўскай фабрыкі «Паржыская комуна». Да кастрычніцкіх свят гэтага абутку будзе завезена яшчэ на 700 тысяч руб. Прыбудоў тамака на 800 тысяч рублёў галюш і кумовага абутку.

## ШАХМАТЫ

Задача № 3.

МАЙСТАР М. БАРУЛІН (Маскве)



Белыя: Кр4, Ф2, Лб1 і б4, Сл1 і б1, Кб8 і с2, ппс5, с2. (10)  
Чорныя: Крс5, Фс4, Лб5 і б7, Сд8, Кс6 і г7 пп д4, д5 (9)

### МАТ У ДВА ХАДЫ

Тав. Барулін адліз з выдатных суветных майстроў шахматнай адукацыі. Яго імя з'яваляе так званай савецкай школай у шахматнай кампазіцыі, кіраўніком якой ён з'яўляецца і асноўным ідэяў дэталіна распрацаваў. Барулін убагаціў тэматыку шахматнай адукацыі так званымі «белымі кампазіцыямі», якія папер выдлом пад назвай «Барулінскіх». Ён адкрыў і таму, якая носяць яго імя — тэму Баруліна.

Мы прыводзім сюды прыгожую задачу гэтага выдатнага савецкага майстра.

Прозвішчы таварышоў, якія іграўлія рашаць задачу Баруліна, будучы падарываным ў гасце.

### ХРОНІКА

#### ШАХМАТНАЯ РАБОТА У ПАЛАЦЫ ПІОНЕРАў

У мескім Палацы піонераў абсталяван спецыяльнае шахматнае габілет. У ім боць вядомыя шахматныя столікі, зробленыя з 11 тысяч кавалачкаў дрэва.

У хуткім часе тут пачне працаваць дзіцячая школа шахматна-шахматнага майстэрства, у якой будучы майстэрка найбольш таленавіты шахматны і шахматы піянеры і школьнікі Менска. Апрача гэтага будзе працаваць туркоў аматарскае шахматнае адукацыі і вядомаў, гурток даўжачнікаў і іншыя. У габілет будучы часта праводзіцца сеансы адначасовай ігры ў шахматы.

ты і шахкі мацнейшым шахматыстам і шахматыстамі горада.

### МАТЧ ВІЦЕБСК—СМАЛЕНСК

12 кастрычніка ў Смаленску, як паведамілі «Віцебскі пролетары», адбудзецца матч па шахматах і шахках паміж зборнымі камандамі Віцебска і Смаленска.

За Віцебск будучы іграць былы чэмпіён БССР па шахматах Сліч, шахматысты Жудро, А. Рыжкоў, шахматы — Храпуновіч, П. Рыжкоў і іншыя. За Смаленск — былы чэмпіён Заходняй вобласці Выгодчыкаў, Гейман, Ушакоў і іншыя.

### РАШЭННІ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ

№ 1. Майстар Л. Кубель.  
(«Звязда» ад 24 жніўня 1936 г.)

1. Кf1—e5! а пароза 2. Фb3—g3

Шкавы першы ход праводзіць да веліч прыгожай ігры. Пасля першага ходу не парожне ні Кf1—e5! ні Кf6—e5! бо ў чорна а карале атрымліваюцца выходы адпаведна на с3 і f5.

Чорныя абараняюцца ад парозы і ўсклаюць непрыкметным чынам дзейнасць белых дадзей. Талды гэта, раней немагчымы маты праходзяць.

Асноўныя варыянты:  
1. Лb4—e2 Кf6—e5! 2. Кd3—e4  
У іх праходзіць так званая тэма Сомана.

Вельмі прыгожым і дадатковым варыянт 1. Крe5—e2 Кf6—e5! савімазаваннем двух чорных фігур.

Правільнае рашэнне задачы апрача таварышоў, укаваных у гасце ад 80 жніўня, даслаў т. Дзямідзенкаў і Марковіч (Раоны), Курзін (Смаленск).

№ 2. Ю. Відзакін (Менск).

1. Фe2—g2 па роза 2. Лd4—d3×  
Асноўныя варыянты:  
1. Лe2×—f2 Лd3×—f2 2. Кg4—f3 3. Фd3×—e2

Правільнае рашэнне задачы даслаў І. Сідарэвіч (Смаленск), «Большавік», Чарычэўскі (раён), Лівін, Капуршын (м. Шуміліна, Сіроўшчынскі раён), Суднін і Гуленіч (Менск), С. Гінабург (Жлобін), І. Курзін (Смаленск), Магер (Менск), Штанюк (Хойніцкі Савіноўскі (Менск), Агтарскае рашэнне даволі цікавае. Адліз, як укаваюць т. Філічэўскі (Клічэў), Зяц і Краўскі (Менск) задача сапавана пачотным рашэннем І. Лд.



Лепшы сталаўнік удзельніца арганізаваннага адукацыі імя Мяснікова т. А. С. Кілабс выконвае план на 1936 год. НА ЗДЫМКУ: т. Кілабс за работай. Фото С. Грыла і В. Лейна (БССР).

### З ДАРАЭННІ

\* Эпопэі. Менскім аддзелам Крэмінскага вышукі армістаўна група алодзеў—уадамшчыкаў магазінаў. У групу ўваходзілі: П. С. Юдін — служачы гаража хуткай дапамогі, Д. І. Яндуч—рабочнік Дзяржаўнага аўраўскага завода імя Х. Ш. Рубін—рабочы завода імя Молатава. Усе яны маюць судзімыя аса апражы.

У ноч на 3 верасня алодзеў вярбаві кражу з магазіна Менхартганда на Чарвонскаму тракту; непаўна ад гэтага магазіна яны заламаў і абкарылі аўраўскае дарок. У ноч на 4 кастрычніка ід зроблена кража рознага тавару з магазіна Менхартганда па Пушкінскай вуліцы. Таксама ўстаноўлена, што яны абкарылі магазін Ваенгвалда на Савецкай вуліцы і дапачы магазін па Ленінскай вуліцы. Вадацца далейшае расследаванне.

### АД ВАРАШЫЛАЎСКАГА РК КП(б)Б

Ніжэйнаведаным у спісе, выключаны з партыі ў часе праверкі парткуламентнаў былыя члены і кандыдаты партыі, у чэпверты раў выключаны на 7 кастрычніка, 7 гадзінам вечара, у Варашылаўскім райком КП(б)Б (г. Менск, Пролетарскага, 4) для разгляду апеліцыяў:

Ліонава В. А., Граблеўская А. Ю., Барскі Е. І., Абрамовіч А. Ф., Трыляк Л. І., Тайп Р. Ш. Варашылаўскі РК КП(б)Б.

Ч. в. адважнага рэдактара А. П. ДЖЭЛЮК.

УНІВЕРСІТЭТ ДЛЯ СТАХАНАЎЦАЎ  
Промдзела ЦК і РК КП(б)Б (Комсамольская, 25, Дом тэхнікі)  
6 кастрычніка адбудзецца  
**ЛЕКЦЫЯ-КАНЦЭРТ**  
„Мастацкая песня“.  
Лекцыя суправаджаецца музыкальнай ілюстрацыяй.  
Прадзе дзіцячы пакой. Пачатак у 7 гадзін вечара.  
РЭКАТАТ.

ГУКАВЫ КІНО ТРАТ «ІНТЭРНАЦЫОНАЛ»  
Ад 7 кастрычніка—  
гукавы мастацкі фільм, вытворчасці «Мосфільм»  
**„РАДЗІМА КЛІЧА“**  
Рэжысёр А. Мачэрэт.  
У галоўных ролях: залука, арт. рэспублікі М. КЕДРАФ і арт. МЕЛЬ, ІІІАВА, А. ГАРДЗЕР, ГАРУНОВ, БЕРОВАЎ, ШАХУТ, АПЦІМОНАЎ і СООПНІ.

Памышканне БДТ-1  
Спектакл «ЕДЗЯРЖЫ»  
ОПЕРЫ  
СВІННЯ. 6 кастрычніка  
**ЕЎГЕНІЙ ОНЕГІН**  
Опер, у 3 дзеях, 7 карцінах.  
Муз. Чайкоўскага  
Відэты і кіно тэатры  
Свінья—аб'явонены аса праўдзны  
Прад'южэнне прысь аздава ва  
та імя месцы  
Гукавы кіноапарат «Чырвоная ворка»  
Салавей-салавушка  
Гукавы кіноапарат «Сцяпін»  
ТАРЫЯ  
ДЗЕЦІ КАПІТАНА ГРАНТА  
Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыонал»  
НАЦЫОНАЛ  
ТРОЕ з АДНОЙ ВУЛІЦЫ  
Кіно «СПАРТА»  
СЯМЁРА СМЕЛЫХ  
Кіноапарат

Беларуская кантора „ГЛАВРЕЗІНІ“  
даводзіць да ведама кліентуры, спажываючай гумова-рэбаставыя вырабы  
**АБ ПРЫЁМЕ ЗАЯВАК**  
на гумова-рэбаставыя вырабы прамысловых і 1937 год.  
1. РАЗДЗЕЛ КЛІЕНТУРЫ.  
Члены для прыдзямаўстваў мясцовай прамысловасці, прамысловых і іншых і дзякой калібернай ар-ініцый ІІІАасвета, прамысловых дзювета і іншых, якія не маюць сваіх складоў, будучы выдзяляюцца рэзідэнцыяй «Главрэзіны» кліентура якая мае свае склады—ІІ цэнтры.  
2. ПАДАЧА ЗАЯВАК.  
Усі кліентуры дэаітраляваныя спажыванні праводзіць пачуцу заявак Беларускай «Главрэзіны»-Менск, Савецкая, 65 (тэл. 22-278 і 23-374). Кліентура-ж прыгальванягата свая-яшны падзе залгіні сваёму цэнтру, а кожны залгіні-Беларуская «Главрэзіны».  
Заяўкі складваюцца па аднаўнай форме, устанавленай «Главрэзінай». За атрыманнем форм заявак і інструцый запаўнення гэтых форм звяртацца ў Беларускай «Главрэзіны».  
3. ТЭРМІН І АДКАЗНАСЦЬ.  
Тэрмін прадстаўлення заявак—ІІ кастрычніка. Пасля гэтага тэрміну ніякіх заявак і дадзенаў прымацца не будзе.  
Адказнасць за вынікі, зьяяваныя з няправільнага заявак на асартыменту і колькасці, укаваляцца на кіраўніцка адукацыі прамысловата прадпрыемства, падаўшага заяўку Беларускай «Главрэзіны».

Комсамольская група, імя, ком. калектыў работнікаў Інстытута гісторыі партыі выкаваюць сваё спачувальнае суапарыўнае Інстытута дзю ПЕРЫЯНА Г. а прычыны пасяпнага яе гора-смерці мужа  
**ГУРЭВІЧА С.**  
ЦК МОПР БССР выкавае спадчынае спачувальнае суапарыўнае Інстытута дзю ПЕРЫЯНА Г. а прычыны пасяпнага яе гора-смерці мужа  
**ОСІ**

### ЗАКЛЮЧНЫ БАЛАНС менскага трамвая (гор. Менск, Доўгабродская, 3) на 1 студзеня 1936 года і параўнанне яго з данымі балансу на 1-1—35 г. (у тыс. руб.)

А Д Е Т Ы:	СУМА		ПРАЦІГ АКТЫВА		СУМА	
(Склад і размеркаванне сродкаў)	На 1-1—35 г.	На 1-1—36 г.	На 1-1—35 г.	На 1-1—36 г.	На 1-1—35 г.	На 1-1—36 г.
1. АСНОЎНЫЯ СРОДКІ			VI. Выдаткі будучага перыяда			
а) дзействуючыя			1. Выдаткі будучага перыяда	—	—	—
1. Вытворчых значэнняў . . . . .	4888,1	5180,7	УСЯГО ПА VI РАЗДЗЕЛУ			
2. Невытворчых значэнняў . . . . .	97,8	159,9	VII. ВЫДЕЛЕННЫЯ СРОДКІ			
УСЯГО дзействуючых . . . . .	4985,9	5340,6	1. Капітальныя пазымы . . . . .	17,9	36,1	
б) надзействуючыя			2. НКФ па адлічэннях з прыбыткаў . . . . .	879,9	1236,6	
У папаса . . . . .	56,5	78,1	3. Укладні і ўзаемы . . . . .	538,3	632,6	
УСЯГО надзействуючых . . . . .	62,0	78,1	УСЯГО ПА VII РАЗДЗЕЛУ	1450,1	1875,3	
РАВАМ ПА I РАЗДЗЕЛУ:	5042,9	5418,7	VIII. УНУТРАННЯЯ РАЗІКІ:			
II. ВЫТВОРЧЫЯ ЗАПАСЫ НА СЯМДЗЕДЗІ І Ф ПУЦІ			1. Рэаліі з будзеўніцтвам на пер. аб'ектах . . . . .	800,2	—	
1. Спрыяння, асабож. і дапаможн. матэрыялы . . . . .	418,7	411,5	БА Л А Н С:	7384,3	8088,3	
2. Тара . . . . .	1,4	4,1	П А С І Ф:			
3. Папіва . . . . .	21,3	23,2	1. Отваренне і наваачненне сродкаў)			
4. І ш п м я . . . . .	118,2	223,2	1. Унутраныя рэсурсы . . . . .	8459,3	8928,3	
УСЯГО ПА II РАЗДЗЕЛУ	549,6	672,0	2. Авартаўналіны фонд . . . . .	694,1	846,3	
III. НЯСКОНЧАНА ПРАДУК.			СПЕЦЫАЛЬНЫЯ ФАНДЫ			
1. Астаткі неаваршан. вытворч.	17,2	2,3	3. Ф у б р а . . . . .	497,5	610,3	
УСЯГО ПА III РАЗДЗЕЛУ:	17,2	2,3	4. І ш п м я . . . . .	2,7	4,3	
IV. ГРАШОВЫЯ СРОДКІ			5. Рэзервы . . . . .	6,8	12,3	
1. Рэаліі вылі і асоб. рахункі в. кредитных устаноў . . . . .	4,0	19,3	УСЯГО ПА I РАЗДЗЕЛУ	4372,9	5897,3	
2. Каса і грашовыя пераводы . . . . .	0,2	1,2	II. ПРЫГАНУТЫЯ СРОДКІ:			
УСЯГО ПА IV РАЗДЗЕЛУ:	4,2	20,5	1. Доўгатэрміновыя сродкі . . . . .	641,8	886,7	
V. РАЗІКІ:			2. Кредыторы . . . . .	134,0	187,4	
1. Падпаравадзачыя сумы . . . . .	17,8	9,1	3. Даходы мінулых гадоў . . . . .	1,1	—	
2. Дабіторы . . . . .	172,3	92,4	УСЯГО ПА II РАЗДЗЕЛУ:	798,9	1088,1	
УСЯГО ПА V РАЗДЗЕЛУ	190,1	99,5	III. НАКАПЛЕННЕ (прыбытак)			
			а) за аправадзачы перыяд . . . . .	2214,5	3079,3	
			УСЯГО ПА III РАЗДЗЕЛУ:	2214,5	3079,3	
			БА Л А Н С:	7384,3	8088,3	

СТРАТЫ.	Результаты гаспадарчай дзейнасці за 1935 г.	НАКАПЛЕННІ